



бз 159.708 9708

М.19452









F-53 59 159708

4177
28/11

ПЯТРО
ГЛЕБКА

Бел. апнен
1994 г.

АРЛЯНКА

ПОЭМА



1958Г.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ДЗЯРЖАУНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА
БЕЛАРУСІ

Лім

МЕНСК — 1932



Рэдактар Л. БЭНДЭ
Тэхнічнае афармленье Ўл. СОКАЛАВА
Корэктар В. САКАЛОЎСКАЯ

Здана ў друкарню 25|VI—32 г
Падпісана да друку 21|VIII—32 г.

М. Ясновіцкій
І. Г. Галоўскій
В. Г. Волчкоў
Л. Бэндэ
Л. Сакалаў
В. Сакалоўская
Г. Галоўскій
Л. Бэндэ
Л. Сакалаў
В. Сакалоўская

Уп Галоўлітбелу №A 197
Зак. № 2454—2500 экз.
«Палесдрук», Гомель

12.06.9.2009

ПРЫСЬВЯЧЭНЬНЕ

... А бывае часіна,
што ноч навылёт
Прасьвідрое цябе успамінамі:
Паўстаюць,
выдаецца,
мільёны іалоў,
Што ў змаіаньні за волю загінулі.

Гэта нашае памяці струджаны сълед
Кліча іх ад балонак історыі—
І прыходзяць яны,
як жывыя,
у съне,
І тады урачыста іаворым ім:

— Мы калісьці у шэраіах ірозных ваяк
Прысяглі над вашымі трунамі
Збудаваць над сусьветам высокі маёнтк,
Што завеңца Вялікай Комунаю.

Перад вамі сяючыня запалаюць аіні
Усе наши электрыкастанцыі:
Алядайце краіну даунейшых руін,
Дзе былі у дваццатым паўстанцамі!

Між іерояў,
што славяцца досьціпам рук,
Вызначаем пачэснае месца ім:
Яны ўсе баранілі калісь Беларусь
Радавымі чырвонаармейцамі.

Яны ўсе ваяволі за нашу вясну—
Гэта помніць жывыя
і ведаюць,

І упарты,
сумленна
цагліны насыць
У падмурак Комуны сусъветнае.

Маладыя поэты!
У цёмных лясох
мы ня біліся з вораіам шаблямі вострымі,—
Песьню славы і мужнасці
Мы панясом,
Як вянок на маілы іеройскія.

Мы прысьвецім найлеишае слова сваёй
Тым,
што ішлі праз балоты палескія,
Што запінулі слайна ў адважных баёх
за Беларусь,
за Савецкую

1

Б'е зямлю капытамі конь,
Выгінае шырокую шыю:
Чуе—
Мчыцца за ім экскадрон,
Чуе—
Коні храпуць чужыя.

Гэта гоніца блізкая съмерць
Праз нізіны,
узоркі

і гаці.

Узяліся пачуцьці гарэць
Неадступным жаданьнем змагацца...

Не за славу крывіцкіх славян,
Не за ўласную долю
і лёс свой,
А за шчасьце рабочых,
сялян
Гарадоў занядбаных
і вёсак.

І ласкава цяжкою рукой
Песьціць коньнік шырокую шыю:
— Быццам віхар,
імчыся, мой конь,
Каб цябе не дагналі чужыя!

Нам патрэбна хвіліна адна
На жыцьцё

і на ростань з палямі,
Калі возьмем яе—
не дагнаць,
Не злавіць нас тады за лясамі.

Дык імчыся жыцыцю наўздагон,
Недалёка ускраіна гаю!..

Выгінаецца стомлены конь,
Да зямлі жыватом прылягае.

Толькі сілы слабеюць штораз,
Штохвіліны цяжэй усе дыша.
Гэтак блізка жаданы папас,
Але съмерць за папас яшчэ бліжай.

Аглянуўся адважны яздок—
(Даганяе разъятраны вораг),
Павярнуў ён каня
і уздоўж
Выцяў з роспачы востраю шпорай.

Ашалеў замардованы конь,
Зачапіўся за камень дарожны,
Спатыкнуўся,
узыняўся,
ізноў

Паваліўся,
працяжна захрапши.

Ухапіўся за стрэльбу ваяк,
Безнадзейна навокала глянуў:

Пакаціліся вочы каня
І расталі у белым тумане.

А на зъмену з імглістасьці тэй,
Як вясновыя нашы заранкі,
Загарэліся іскры вачэй
Маладой
і далёкай
каханкі.

Навявала яна супакой,
Але вораг разьбіў
і парушыў:
Абступілі хлапца навакол,
І скруцілі вяроўкамі руکі.

2

Здратаваным лугам,
Зьбітымі палямі
Праяджталі цугам
Белая палякі.

Праімчаўся лёскат
Пошчакам драўляным:
На пастой у вёску
Ехалі уланы.

Зазьвінелі шыбы,
Затращчалі клямкі.
Вісьне над сялібай
Апантанны лямант.

— Уцякай,
дзяўчына,
Спляміць твае грудзі!
А яна ў кручыне
Заламала руکі.

Правялі уланы
Скручаіага вязня:
— Гэта-ж любы Янак,
Дарагі мой,
ясны!..

Выправіла з гора
Да сваіх,
чырвоных...
Дзе-ж ты быў учора?!

Дзе-ж ты будзеш сёньня?!

На якім-жа месцы
Съмерць табе учыняць?!

Плача каля весьніц,
Журыцца дзяўчына.

Офіцэр здалёку
Глянуў на аблічча,
Падміргнуўшы вокам,
Пад'яжджае бліжай:

— Пекная сялянка,
Кім ты занядбана?

Пацалуй,
смуглянка,
Русага улана!..

Задрыжэлі бровы,
Глянула наўкоса:

— Пацалуй...
як зловіш,
Болей не папросіш!
Офіцэр ад злосьці
Закусіў аж губу:

— Гэй,
гуляйце,
госьці,
На чужую згубу!

Покуль хлеба хопіць,
Будзэм гаспадарыць...
Пачынайце,
хлопцы,
Покуль гром ня ўдарыў!

Зарыкалі нема
Пад нажом каровы.
Набухалі гневам
Цёмныя дубровы.

Галасілі маткі,
Ажно лес галёкаў:
Рабаваў манаткі
Офіцэрскі лёкай.

Лютыя жандары
Разрывалі сэрца.

— Трэба іх пажарам
Назаўсёды съцерці!

Паразносіў чуткі
Вечер скоры,
лёгкі.

Аб'ядналі думкі
Блізкіх
і далёкіх.

І як вечар дымны
Постаці заценіў,
Ціха ад будынкаў
Адышліся цені.

3

Межамі,

полем,
дарогаю,
проста
Праз цаліну,
наўкасы,
уцалік
Крадзецца ціха
за постацьцю
постаць

Далей ад хаты,
ад роднай зямлі.

Клічуць лясы,
непраходныя пушчы

Вабяць сваім
недаступным нутром:

Там
ані зьдзекаў,
ні панская распусты,
Там толькі
съмелы гартуеца крок.

Там
запалаюца кръуды настроі
Помстай праўдзівай,
што кліча да дзей.

Лес партызанам—
надзейная зброя,

Пушча—
магутная іх цытадэль.

Межамі,
полем,
дарогаю,
проста
Праз цаліну,
уцалік,
наўкасы

Выходзіць
змагаца
загнаная вёска,
Крадуцца цені
ад хат,
у лясы.

Нікнущъ
у мораку
постаці
хутка

I...
на магілах,
дзе клёны шасьцяць,
Хтось засвістаў..
На дарозе ціхутка
Стала
высокая постаць хлапца.

З цемені гумнаў
На вокліч вітальны
Вышла дзяўчына руплівай хадой.
Вельмі кароткім
было іх спатканье:

Хлопец:

— „Чакаем цябе за гарой...
Бегма бяжы ты
да панскіх палацаў...
Ведаеш
як прабірацца у сад?!"

Дзяўчына:

— „Добра!
Ідзеце зъбірацца...
Я не забаўлюся—
хутка назад..."

Месяц
ня выстранный
глянуць на змову—
Зынкілі у мораку постаці зноў.
Крокі шасьцелі
на травах шаўковых
І
засынала
маўклівая нач.

4

Вялізны сад у змроку стыне,
У цемры съвіран панскі зынік:
Плячмі прыпёрся ён да тыну,
А ганкам вышаў на даржнік.

За тынам—
поле,
сохне жыта,
Чуваць як стогнуць каласы:
Палетак панскі кроўю зыліты
І каласы з крыві расьлі.

Чуваць яшчэ якіясь крокі—
Цікуе нехта панскі сад
І вось...
рашуча,
полем крохкім,
Ідзе мяжою між аўса.

Чаго блукае тут дзяўчына,
Украсьці думае пасаг?
Стаіць парожнім панскі съвіран,
Няма ні жыта,
ні аўса.

Замест аруд сялянскай працы,
Саміх сялян саджаюць тут,
Каб не пасьмелі бунтавацца,
Каб закаваць мужыцкі дух.

І першым вязьнем стаў Азорыч—
Выведчык коннага палка.
Цяпер ён пільна сочыць зоры,
Каб лёгка съмерці дачакаць.

Як толькі першая зарніца
На залацісты выйдзе шлях—
Зазвоняць трэйчы на званіцы
І павядуць яго страляць.

Пясок халодны пад ногамі...
Азорыч,
з распачы такой,
Жалезныя
згінае
рамы,
Як ляскі гнуткія,
рукой.

І прагна ў полі блудзіць погляд
Заварожыла мусіць нач.

Вось неchy цень мільгнуў наводдаль
І неchy голас пад акном:

— Маўчи,
застынь,
як нашы цені!..

Забразгаў нехта на дварэ...

(Нямая ціш на вокамгненъне
І голас зноў пачаў гарэць).

— Здалося мне—
няма нікога...
Заснуў на ганку вартавы...
Прышла я да цябе,
нябога,

Пачуць,
пакуль яшчэ жывы...

Азорыч:

— Ратуй мяне,
мая Касана!
Каб ведала,
як цяжка мне!..
Напэўна прыдуць заўтра рана
І павядуць на съмерць мяне.

Касана:

— Няма ратунку—
мала люду,
І зброі такжа ў нас няма,

А іх—
дзьве сотні пэўна будзе,
На нашы сілы—
гэта шмат.

Азорыч:

— Не для сябе прашу,
Касана:
Мяне чакаюць у палку.
Калі ім вестак не дастане
Ніхто
да заўтра
ні адкуль—
Усе загінуць,
плян удасца...
Рыхтуюць ворагі набег.

Касана:

— Пра ўсё,
што ведаеш,
дазнацца
Мяне й паслалі да цябе.

Мы ўсе жывём сягоныня ў лесе,
Ёсьць хлопцы конныя у нас...
Яшчэ ня ўзыдзе нават месяц,
Яны дамчаць палку наказ.

Азорыч:

— Тады хутчэй няхай імчацца,
Каб да зары на мейсцы стаць:

У Асначох—.
за вёрст пятнацца—
Спыніўся наш палковы штаб.

Касана:
— Съпяшацца трэ?!

Азорыч:
— Бяжы,
 Касана!..
І не варочайся назад,
Пакуль
 ходзь цень
 блукацьме пана
Каля сялянскіх
 ніzkіх хат!

Ісьці кранулася дзяўчына
Хадой шпарчэйшай ад вятроў,
Закалыхаліся ля тыну
І сталі цені насупроць.


За плечы моцна нехта съціснуў,
Скруцілі рукі...

— Ай,
 бяда!

Нядобра стала...

 сэрцу цесна—
Няўжо-ж дзяўчыне прападаць?!

2. Пётр Глебка—Арлянка,



У палацах княжыцкіх
Офіцэр гуляе.
У абдым-ках княжыцца
Панна маладая.

Пад сухімі пальцамі
Плача піяніна,
І акорды вальсамі
Пралываюць міма.

Міма задуменнасьці
Маладога госьця:
Вочы утрапёныя
Клічуць весялосьцю.

Галава туманіцца
І...
заместа панны—
Паўстае настаўніцы
Вобраз зълюбаваны.

— Дзікая,
далёкая,
Чым цябе прывабіць?

Сыцішанымі крокамі
Уваходзіць вахмістр:

— Па загаду панскаму
Ладзілі засаду
Два жаўнеры наскія
Каля тыну саду.

Імі вось падлоўлена
Ў гутарцы з злачынцам
Вельмі ўжо цудоўная,
Пекная дзяўчына.

Увайшла пад вартаю—
З патайнога ганку—
Съмелая,
 упартая,
Гордая смуглянка.

Офіцэрык русенькі
Паглядае скоса,
Залатыя вусікі
Круцяцца да носа.

Офіцэр:

— Калі ставіў застаўкі—
Я чакаў улову,
Але гэткай ластаўкі—
Не чакаў,
 дам слова!
Як жа вы патрапілі?
Заблудзілі пэўна!
Вы мяне прывабілі,
Дзіўная паненка.

Касана:

— Досыць далікатнічаць,
Пачынайце справу,
За работу катную
Вас адораць славай!

Офицэр:

— Ах,
якую аррю
Сыпелі вусны ваши?!
Гэта—
не да твару вам,
Але я...
уважу.

Папрашу прабачыць мне,
Панна Рузаміна,
Я павінен,
бачыце,
Дапытаць дзяўчыну.
Пане вахмістр,
вышліце
Варту да пакою!
І пакорна выйшлі ўсе
З белага пакою.

6
Як чыстае поле,
вялізны пакой,
Устаўлены мэбліяю чынна...
Сышліся дэльце сілы ад розных бакоў:
Улан-офіцэр
і дзяўчына.

Яна—
маладая,
як наша вясна,

Маўкліва застыла ў чаканьні.
Ён ходзіць нэрвова з кута да вакна,
Шукае дакорных пытаньняў.

Спыніўся,
 і зірк на ablіччы суняў:
— Вас клічуць,
 здаецца,
 Арлянкай?
Знаёмае вельмі мне ваша імя,
А я...
 не пазнаў вас,
 смуглянка.

Вы помніце некалі?!
 Шмат ужо год!
Тады вы жылі яшчэ ў Лядах.
І...
 на залёты хлапца аднаго
Расьцілі няявісьць і зраду.

Ні слова адказу!
 Нэрвова ізноў
Улан свае вусы кусае
І пеніцца бурна гарачая кроў,
І пеніцца кроў маладая.

— Паслухайце,
 жартам—
Ня месца,
 ні час;
Гісторыю вашу я знаю:

Што вы
не сялянка—
Відаць па вачах,
Дык вось,
я упартая пытаю:

„Чаго да злачынцы прыходзілі вы?
Вас клікала толькі каханьне,
Што ўшлі на пагібель сваёй галавы,
Ішлі на такое спатканьне?“

Касана:

— Навошта пытаца!
Відаць,
што і так
Вядома жыцьцё маё надта.

Офіцэр:

— Я мушу пра гэта у вас запытаць,
Хоць ведаю такжа багата.

Мне дзіўна:
настаўніца,
гонар ідэй,
Яшчэ да таго і палячака,
Зъвязалася з бандай дзікіх людзей,
Пайшла з мужыкамі басячыц...

Касана:

— Мне вашых натацый
ня трэба зусім!

Абліччам сваім пабялела,
Адна пад вачыма туманная сінь
Яшчэ ад пакут паямнела.

І тонкія рысы вастрэй
і танчэй,
Як з мармуру,
высеклі контур,
І вусны,
і полымя чорных вачэй
Халоднымі сталіся звонку.

Разьбіўся увесь офіцэрскі запал
Аб гэтую броню пагарды;
Прышлося улану ізноў адступаць,
Мяніць перабітыя карты.

Бо тайну душы не маглі адшукаць
Ніякія просьбы-пагрозы.
У офіцэрскіх
парожніх руках
Застаўся адзін толькі козыр.

Офіцэр:

— Вы гонар палячкі згубілі даўно
Яго для Масквы адкупілі,
Бо вы Беларусь прадалі мужыком,
І Польшчу пры гэтым забылі.

Касана:

— Ня йшла я змагацца за ўсю
Беларусь,

А йшла—
за працоўныя станы,
І гонар палячкі тады зъберагу,
Як гонар працоўных дастану.

Вышэй ад усякіх хвалёных ідэй—
Айчыны,
братэрства
і нацый—
Адзіны ёсьць гонар сумленных
людзей,
То гонар мазольнае працы.

Офіцэр:

— За гэтых съядомы,
варожы удзел,
Што супраць айчыны
і волі,
Мы ўсіх
пагалоўна
вядзем пад расстрэл!..
Чакае і вас гэта доля.

Мне шкода прыгожасьці,
вашай красы,
Мне шкода красы маладосьці.
Я мог-бы вам літасьць яшчэ
упрасіць,
Каб з ворага сталі вы госьцем.

Пакіньце Азорыча!
Думкі няхай

Ня вернуцца больш да каханка,
Я шчыра

і моцна

вас буду кахаць...

Вы чуецце,
панна Арлянка?

Разъвейце варожасць,
упартасць
і гнеў—

Мы будзем шчасльвия з вамі...

Касана:

— Ня съмейце губамі кранацца
мяне—

Стралаяце,
душэце рукамі!

Офіцэр:

— Чакай-жа!..
Прымушу скарыцца цябе!

Паслухайце,
хто там?!

Гэй!

Лёкай!
Паклічце мне вахмістра!..
Досыць цярпець—
Сягоньня ты будзеш далёка.

Пан вахмістр!
Вазьмеце надзейны конвой—

Паедзеце зараз у Ляды
За гэту дзяўчыну—
сваёй галавой
Адкажаце мнё,
калі зрада...

Трымайце пад вартай
у ночы
і ў дзень,

Мы заўтра,
напэўна,
прыедзем...

Вы знаеце Ляды?
Маёntак мой дзе?
Вазьмеце дзяўчыну.
Ідзеце.

Съпяшайцеся!
Коні—
пілі,
ня пілі—
Ганеце,
пакуль ня прыстануць!
Пан вахмістр
пакорную голаў схіліў
і вывеў з пакою Касану.

7

Затужылі,
зачакаліся
Маладыя
партызаны:

Ня прыходзіць,
доўга бавіца,
Дзесьці бавіца
Касана.

Маладзік
на дзень азорыўся,
Пабялелі
нават росы.
Вартавых сваіх,
дазоры ўсе
Правяраць
ідзе Шчароса.

Чуе тупат
на дарозе ён—
Нехта мчицца
апантанна.
Кліча роту
сваю грозную
На засаду
атаман наш.

Прыляглі
ў кустох стрывожаных
Маладыя
партызаны,
Думка думкаю
памножана:
— Доўга бавіца
Касана.

Мо за ёю
вораг гоніцца?
Можа стала
паланянкай—
І вядзе
чужую коньніцу
Ненадзейная
паўстанка?

Усё бліжай
тупат блізіцца,
І чакаюць
партызаны,
Да зямлі
прыпаўшы нізенька,
Невядомых
і нязнаных.

8

Імчицца карэта
(запрэжана цугам),
Старожка вартуюць
жаўнеры яе.
Пужаюцца коні,
і бразгаюць цуглі,
І хмура шуміць
зънепакоены лес.

Ён такжа вартуе
у зарасльях цёмных

Жыцыё партызанаў
і нечую съмерць:
Заўсёды гатовы
з адвагай няўтомнай
Няжданай пагібеллю
ворага стрэць.

Надзеяная варта
лясы Беларусі:
— Глядзі,
съцеражыся,
пільнуйся жаўнер!
Пужаюцца коні,
храпуць яны,
трусяць
І раптам...
пярэдні улан анямеў.

Заляскалі стрэльбы
сухімі замкамі
І коні ўзвіліся,
— круты паварот!
І вахмістр пад хвою
зваліўся,
як камень,
І вяжуць паўстанцы
усіх жаўняроў.

А сам атаман
адчыняе карэту:

— Хоць выйдзі,
паночку,
на съвет гэты глянь!..
У чорным адзеньні
за лёкаем съледам
Выходзіць,
але...
і ня князь,
і ня пан.

Выходзіць,
съмьяецца
дзяўчына-сялянка:
— Зусім нечаканы
папаўся вам зъвер?!

— Ка-са-на???

Касана?!

Таварыш Арлянка?!

Арлянка!..

Арлянка жыве!

9

Гэтая чуткі прывёз аканом:
— „Зъблі,
забілі дарогай“...
Заварушыўся ад іх увесь дом,
Грозна зігралі трывогу.
Зъбегліся ў момант уланы усе,
Вывелі іх на дзядзінец.

Офіцэр:

— Хлопцы,
 а хто галаву прынясе
Дзеўчыны тэй
 і злачынца?

Гайда сядлаць,
 каб у момант былі
Ўсе,
 як адзін,
 вы гатовы!..

Не шкадаваць:
 ні мужычай крыві,.
Ані
 упартых галоваў!

10

Гойсаюць конна паны па сяле,
Пыл адплывае у далі,
Гоняць сялян за нядоляй усьлед,
Хутка ў маёntак сагналі.

Вышаў на ганак улан-офіцэр:
— Шап-кі!
 Паганае быдла!
Хто з вас конвойных узяў на
 прыцэл?
Хто нам рыхтуе пагібелъ?
Хто гэта съмеў
 за дзяўчыну
 стряляць

Польскіх уланаў-жаўнераў?
Моўчкі сяляне натоўпам стаяць...
— Бі бізунамі холеру!

Сьвішчуць вужакамі ўздоўж бізуны,
Бракнуць крывавыя раны,
Стогны,

 і слова,
Як шэлест лясны:
— Гэта...
 Шчароса...
 каханак...

Так шалясьцелі,
 як шэлест лясны,
Потым

 як роспачы рокат:
— Гэта—
 Шчароса!..

 Каханак!
Яны
Дзесьці абое далёка.

Офіцэр:

— Хто маё войска
 туды завядзе?
Зноў галасы анямелі...

Офіцэр:

Бі,
покуль вочы пакінуць глядзець,
Покуль ня скрущіца цела!

Зноў засьвісталі уздоўж бізуны,
Бракнүць крывавыя раны.

— Зълітуйся,
панку,
ня ведаем мы!

Зълітуйся!..

Зълітуйся,
пане!..

Офіцэр:

— Як-жа ня ведаць дзе ваши сыны?!

З дымам пушчу
і пажарам!

Хлопцы,
на зъмену бяры бізуны—
Моцнай павінна быць кара.

Крыкі

і стогны:
— Дзеци!..
— Сыны!..

Словы маўклівай гаворкі,
Як вецер узъвеены:
— Зълітуйся,

Знае Азорыч!

У вокамгненьне яго прывялі,
Рукі завязаны моцна.

Офіцэр:

— Ну,
выбірай:
ці кавалак зямлі,

3. Пятро Глебка—Арлянка.



Ці
выйзваленне і сонца!

Я і дзяўчыну дарую табе
Толькі...

няхай не Шчаросу—
Скрыўдзіў ён роўна
мяне
і цябе...

На,
закуры папяросу!

Азорыч:

Дзякуй,
паночку,
за ласку тваю,
Лішнія толькі стараньні:
Я

ня купляю
і не
прадаю,
А волю бяру у змаганьні!

Гневам няўтольным набрак оффіцэр,
Выцяў з размаху навотлю,
Каплі крыві
на бялёвой руце
Чорнай плямай размоклі.

Кліча ён лёкаяў верных сваіх:
— Трох расстраляць на зъярканьні,

Вёску —
цяпер-жа усю падпаліць.
Загаласілі сяляне.

Съціснушы боль у маршчынах чала,
Кінуў Азорыч хістацца:
— Ты...
 ня губі!
 Не палі ты сяла!
Я...
 завяду да паўстанцаў.

Вырваўся крык з чалавечых грудзей,
Нізка головы нагнулі:
Добра й нядобра,
 што ён павядзе,
 лёгка
 і цяжка
 үздыхнулі.

11

Ночка настала,
 а людзям ня съпіцца
(Ночка трывогі
 ня здолена сном):
Моляща дома
 і ў цёмных капліцах,
Просяць ратунку
 і долі сынам.

А за гарамі
 нізінаю соннай

Шпарка імчыцца
палацкі атрад.
Едзе між імі
засмучаны коньнік,
Моцна завязаны
рукі назад.

Поле мінулі—
паехалі лесам,
Кружыць дарогамі іх
праваднік.
Чорная нач.
Незнаёмае месца.
Блішчуць,
як гнеў,
Папярос аганькі.

— Пане паручніку,—
просіць Азорыч,—
Можа дазволіце,
я закуру.

Офіцэр:

— Ты гэта мне
для чаго ўсё гаворыш,
Хочаш, каб зьнялі
вяровачкі з рук?!

Съцішыў каня,
паглядзеў падазронна:
„Не!“

А пасъля,
пачакаўши крыху:
— Доўга шчэ ехаць?
Мне збрыдала конна...

Азорыч:

— Вёрст...
можа восем,
сказаць не магу.

Офіцэр:

— Дужа далёка.
Нам трэба съпяшацца.
Вахмістр,
скажэце,
развяжуць няхай,
Толькі—
ня надоўга
і...
прыглядацца!

Гэй там,
пярэдні,
шпарчэй паганяй!

„Рукі развязаны.
Вырашыць трэба:
Заўтра загінуць,
ці згінуць цяпер?!
Лепей сягоныя:
ці шлях працярэбіш,

Ці
пасякуць на кавалкі цябе.
Покуль ня позна
падумай, Азорыч,
Досьць нацешыйся
польскі улан!“
Думкі бунтующца.
Думкі гавораць,
Думкі наважылі
гібелльны плян.

Азорыч:

— Трэба налева,
хочъ вузка занадта:
Мусім мы съцежкай
гару перацяць.
Даў офіцэр
эскадрону каманду,
Сталі—
улан за уланам
наўсьцяж.

Дваццаць—
назадзе,
Дваццаць—
назадзе
I
пасярэдзіне ix—
праваднік.

„Добра,
таварыш Азорыч,
уладзіў,
Толькі шпарчэй
эскадрон пагані“.

Азорыч:

— Пане паручніку,
я памыліўся,
Гэтае месца
цяпер пазнаю:
Будзе адгэтуль—
ня восем,
а з лішнім,
Трэба даць волю
У бэзэ каню.

Офіцэр:

— Гладкая съцежка?

Азорыч:

— Гатунак сярэдні.

Офіцэр:

— Можна на ўзавад?

Азорыч:

— А пэўна-ж,
ільга...

Офіцэр:

— Гэй,
паганяй там наўзавад,
пярэдні,
Хопіць на трох
па-сабачы
кульгаць!

Шпарка імчацца
съцяжынкаю коні,
Лес над съцяжынкай
галльё скрыжаваў.
Вільгацьцю вее
з нізін на адхоны —
Чуюцца блізкія
нетры
і твань.

Хутка у цемры
парвецца дарога,
Строма спадзе
у балота з вышынъ.
Кінь-жа на вотлю,
Азорыч,
трывогу,
Хай ня турбуе
спакою душы.

Шпарка імчацца
паны на пагібелъ:

Дваццаць,
пятнаццаць,
адзін яшчэ крок

І...
паляцелі
уніз з перагібу:
Першы,
дзесяты,
дваццаты яздок.

Замітусіліся
заднія коні,
Нехта памчаўся
налева
у лес,
Воддалъ за ім
защумела пагоня...
„Моцна,
Азорыч,
трымайся ў сядле!

Вывезе конъ,
покуль зоры запалаць,
Ноч замяце
за табою съяды;
Кожную съцежку
ты знаеш на памяць,
Ў цемені конъ
не саб'е капыты.

Хай сабе мчыцца
хоць сотня пагоняй,

Волі нікому цяпер
не давай:

Чуеш—
уланы

далёка ўжо звоняць,
Вось заміраюць,
зусім ня чуваць“.

12

Над пушчаю съцелецца цёмная нач,
Ні хаты табе,
ні прыстанку.

Вартуюць лясы зынпакоенным сном
Жыцьцё маладых партызанаў.

Нікому ня съпіцца часінай такой,
Калі надыходзіць навала.
Трывога падолела сон і спакой,
Надзею на долю забрала.

Хістаюцца цені семнаццаці душ ,
Прысуду чакаюць над лёсам:
Наводдаль нараду старшыя
вядуць—
Азорыч,
Арлянка,
Шчароса.

Арлянка:

— Як добра,
Азорыч,
што ты заглянуў:

Зъбіраюцца весткі да сходу.
Мы можам цяпер прапанову адну
Адкінуць зусім,
назаўсёды...

Во нельга-ж вярнуцца у вёску
цяпер:
Нас прымуць уланы „гасцінна“.
Адзінае выйсьце
праз Воўчы Капец
На Старасельскі гасцінец.

Да раніцы зойдзем,
пры добраі хадзе...

Шчароса:

— Якая ад гэтага радасць?
Там верная гібель чакае людзей,
Там съмерць
і табе
і атраду.

Ты-ж ведаеш добра:
Бунтуецца полк,
Казацкія чула пагрозы?
А левае,
пэўна,
дагэтуль
крыло
Даўно адышло за Бярозу.

Дык што мы там зробім,
з кіямі ў руках,
На невядомым
нам
мейсцы?!
Застацца патрэбна
—
пачакаць!

Арлянка:

— А чым харчавацца?
Што есьці?

Галодныя ўчора,
сягоныя,
штодзень;
Цяпер,
калі ўцёк і Азорыч—
Аблава на нас бязупынна ідзе
І кончыцца мусіць ня скора.

Як выспа вадою,
абкружаны мы,
Гайсаюць па полі уланы
І сілы сабраўшы,
прыедуць яны,
Усіх пераловяць дазваньня.

Што мелі тут гінуць,
дык лепей ісьці
Загінуць на фронце змаганьня!

Азорыч,
ты нешта сягоńня прыціх,
Якія твае меркаваньні?

Азорыч:

— Я добра ня ўзяў усяго яшчэ
 ў толк:
Ня знаю
 ні месца,
 ні ладу...
Я сам,
 дык пайду,
 бязумоўна,
 у полк,
А вам—
 не могу даць парады.

Арлянка:

— Я такжа,
 Азорыч,
 з табою пайду!

Шчароса:

— Таварышы,
 што за разлады?!
А хіба я супраць узгодненых дум?
Я з вами
 і з нашым атрадам!

Арлянка:

— Шчароса,
 а ліха-ж тваёй галаве,

Зьбірацца загадвай атраду.
Ручаюся,
хлопцы,
паўстанье жыве,
А значыць—
і воля,
і радасць!

13

Лясы ня шумелі—
стагналі лясы,
Зямлю разьбівалі знарады;
Ад іх высьцілаліся скрэзъ паясы,
Цьвятлівілі съцежку атраду.

Гарэлі
заводы,
сялібы,
масты,
Плося крывёю съвітанье
І лямант нядолі
над краем застыў,
Разносіўся кліч да змаганьня.

Ад спаленых вёсак,
разбураных хат,
Съціскаючи зубы у гневе,
Ішлі у лясы
і Шчаросаў атрад—
Памножыўся:
дваццаць
на дзесяць.

Праз цемру начэй,
 па халоднай расе,
Сагрэтыя памстай шалёнай,
Ішлі на усход,
 прабіваліся ўсе,
Як толькі мага,
 да чырвоных.

Плылі цераз рэчку,
 паўзълі цераз шлях,
Згіналіся нізка,
 да долу..
Стагнала навокал
 сырая зямля,
Абозныя ляскалі колы.

Вазілі сяляне
 праклятых паноў,
Худыя валяліся коні.
І доўга старэнкі
 стаяў над канём,
А потым...
 ішоў да чырвоных.

Праз гаці,
 балоты,
 у чорную ноц
Галодныя,
 босыя людзі,

Крывавячы

пальцы разбітныя

ног,

Ішлі бараніць рэволюцыю.

Ішлі чарадою,

як ходзяць звяры,

Міналі мястэчкі

і вёскі,

Пасьпешна ішлі,

каб да ранній зары

Дайсьці да чырвонага войска.

І вось,

калі неба

ўзяло ружавець,

Убачылі воддаль палеткі,

І ўсе прытайліся

моўчкі ў траве,

Паслалі траіх у выведку.

14

— Браце?

Азорыч!

Адкуль?

Ці не зваліўся ты з хмары?

Дай-жа паціснуць руку,

любы мой,

дружा,

таварыш!

Мы тут гадалі,
 што ты
пасябраваўся з пяскамі:
згінуў,
 замёўши съяды,
як пад вадою
 камень.

Азорыч:

— Съмерць даганяла угрунъ,
але
 дарэмна гойсала:
вырваўся
 з панскіх рук,
нават
 з вялікім пасагам,

Новы паўстанці атрад
нашай каманды
 просіць...

Будзьце знаёмы!
— Я рад...

— Розін.

— Арлянка.

— Шчароса.

— Мусіць
 нам чорт напісаў
посьпехі мераць асьмінай,—
пажартаваў
 комісар,
вокам Шчаросу акінуў.

Посьле,
нахмурыйшы лоб:
— Пойдзэм,
пагутарым,
хлопцы.

Добра,
что сіл прыбыло:
гэта ня шкодзіць у бойцы.

Розін наўкол паглядзеў,
каб
непатрэбнае вуха
не
падслухоўала дзе,
что ня прызначана слухаць.

Дэ́зверы шчыльней зачыніў—
марная ўсё-ж
асьцярога:
нечая
вочы·агні
тояцца
там,
за парогам.

Нехта
да шчылін прыпаў,
ловіць у потай размову.
Б'еца
у словах
запал
разълятаюцца слова.

Розін:

--Мы
адступілі знарок:
Заўтра,
чую золак,
уранку
штаб разьвінае
скрользь
націск
на правым флянгу.

Гэта,
на левым крыле,
полк наш адзін застаецца...
Вораг
праз нетры і лес
пэўна сюды не памкнецца.

Наша задача адна—
цивеліць агнём супарата,
сілы яго
раз'яднаць,
страшачы боем гарматным..

Пры адступленыі
у пыл
зынішчыць парадак,
а значыць—
выбіцца ворагу ў тыл—
наша другая задача.

Каб

не папасьці самім
часам у гэтую-ж пастку,—
не
дазваляць сумятні
ў нашых уласных частках.

Строгі

парадак
і лад,
поўны

спакой,
дысцыпліна,—
вось непарушны загад
рэволюцыйнай краіны.

Ведаю—

съмела
у бой
выйдуць
чырвонаармейцы;
стануць
жывою съцяной,
зрушыць—
ня зрушыш
з мейсца.

Толькі

адзін эскадрон
пэўнасьць маю
нелакоіць.

Помніш,
Азорыч,
зарок
дадзены быў перад боем?!

Гэту прысягу
зламаў
сам камандзір эскадрону...
Фактаў вялікіх
няма—
ёсьць,
як была,
падазронасьць.

Можа,
Азорыч,
табе—
ты не давайся дзіву:
бывае ў такой барацьбе—
прыдзеца стаць
камандзірам.

Азорыч:

— Я не магу
згадаць,
ты адкажы мне
проста:
Хто ненадзейным
стаў—
Зябскі?
Кавалік?
Амбросаў?

— Рацкі!
— Няпраўда!
— Чакай,
бразнулі здэцца
дзьверы...
Нехта ідзе...
Ня чуваць!
Трэба ўсё-ж
праверыць.

Выскачыў Розін на двор—
нехта
ўзмоцніў крокі,
тоечы воблік ад зор,
нехта прапаў у змроку.

15

Неспакойныя думкі
турбуюць яго:
— Штосьці ў гэтым абліччы
знаёмае вельмі...
І ён раптам успомніў—
Шаснаццаты год,
палавіна зімы
і вайна адступленъня.

На дарозе скавыш...
Коні ледзьве ідуць...
На пабыўку прыехаў ён
з юнкерскай школы.

Раніцаю назаўтра
сустрэў у саду...
І цяпер ён успомніў
і рухі
і голас.

Гаварылі тады,
што з-пад Вільні яна:
засталася ў малодшых сясьцёў
гувэрнанткай.
Сыцёртай памяці сълед
аднаўляе імя
і яно выступае,
як надпіс:
— Арлянка.

І пакутныя думкі
трывожаць яго:
— Яна можа пазнаць...
Што тады загадаю?!

І праз цымнасці школа,
як праз цымнасці год,
ён у далеч дарог,
як у далеч вякоў,
паглядае.

Але й сёньня чамусьці
няма пасланца,
ужо морак начы
зараніца зъмяніла..

— Значыць,
Рацкі прайграў?
Дык іграй да канца,
набірайся вясёласці,
спрытнасьці,
сілы!

Нечы выцяўся ценъ...
— Хто-ж там гэтай парой?
— Ён
ня можа прыйсьці!
Рацкі выйшаў у сені,
і калі адказаў
на таемны пароль,—
увайшоў чалавек
у сялянскім адзеньні.

Пасланец:

— Генэрал загадаў...

Рацкі:

— Я запомніў загад,
але рушацца нашы
надзеі і пляны:
раніцою ізноў
далучыўся атрад,
і атрад не малы...

Пасланец:

— Ды надзеі нізваньня?!

Рацкі:

— Калі будзе на карку
мая галава,
бо над ёю навалай
вісіць падазронасьць,
паспрабую яшчэ
на атрад нацкаваць
гаваркіх малайцоў
з баявых эскадранаў.

Я даўно гадаваў
нездаволенъя флянг,
бракавала яму
урадлівае глебы...
Перадайце ў штаб,
што ўмацованы флянг
вырашае наш лёс...
больш нічога ня трэба!

Пасланец:

— Генэрал будзе шчыра...

Рацкі:

— Скажэце ў адказ—
„Рацкі служыць аддана
пакутнай айчыне“...
Комплімэнтаў ня трэба!
Канчаецца час—
пакаціўся туман,
ноч становіцца сіней.

Вам—
пара на спачын,
мне—
да справы пары.
Прабірайцеся скроль
як мага
асьцярожна:
Не хачу,
каб цяпер
абарвалася йгра,
каб сягоняшні дзень
празьвінеў
як апошні.

I нянавісьць жахнулася
ў зрэнках вачэй,
ён крануўся ісьці,
пастаяў на парозе,
умахнуў галавой:
— Мы паглядзім яшчэ,
хто прайграе цяпер,
а ці Рацкі,
ци Розін!

16

Да руін зрабаваная вёска,
зрабаваная,
як той жабрак,
прытуліла чырвонае войска
навіхнёным крылом двара.

— Хай прабачаць!..
Агонь пашалеў тут:
абгарэлыя хаты—
скрользъ...
І пашэньціла-ж
сёлета лету
быць гарачым,
як наша кроў!

А вядома,
улан дзе пагойсаў,—
застаюца ашчапкі руін.
Вось тады
сваіх хлопцаў босых
правялі мы
да трох ручайн.

І цяпер—
цишыня тут густая,
хочь рукамі бяры, падымай.
А калі-ж тое сонца ўстане,
пазалоціць цъмяны небакрай!

Ды якая нам,
зрэшты,
справа
да такіх романтычных акрас,
калі сон
з пажарышчаў крыавых
адлятаць пачынае якраз.

Абуджаецца гоман
спачатку,
пракідаецца
потым
съмех,
цішыню
разарвалі на шматкі—
і цяпер ні за што не зас্বінеш.

Высыпаюцца з жартамі з гумен,
(для будзёнаўцаў смутак—
наўда).
Нехта песьню,
як тонкую гуму,
расьцягнуў
і канца ня відаць.

Недзе рыпнуў
хліплівы гармонік...
Конь сарваўся,
махнуў цераз плот,—
ён пачуў,
што суседніх коняй
павялі да вады наўгалоп.

Каля студні—
вясёлкаю пырскі,
хлопцы мыюцца,
як на парад,
барадатыя твары сібірцаў
пазалотай на сонцы гараць.

Падышоў зънепакоены Рацкі,
прывітаўся,
зъдзівіўся:

— Ого!

Нехта весела:

— Рады стараца!

— Невядома адно

для каго,

Гэта Рацкі заўважыў з усьмешкай
патаемнай,
як цёмная нач.

„Ах,

які ён сапраўды
пацешны—

нешта выдумаў мусіць ізноў“.

І ablіччы

з затоеным съмехам
згуртаваліся

слухаць жарт:

— Ну,

гані,

калі выехаў ехаць,
толькі съмешнае
што-небудзь шпар!

Рацкі:

— Не такая цяпер
часіна,
не да месца цяпер
жартаваць:

мы чужую
баронім краіну,
а хто нашу пайшоў ратаваць?!

Страпянулася пругкае цела.
нехта кінуў пагрозна:

— Чакай!
— Не разводзь агітациі белай!
— Ці ня быў ты калі ў Калчака?

Азірнуўся стрывожаны Рацкі
і руку асьцярожна падняў:

— Не кажу,
што ня трэба змагацца,
але-ж хіба адным толькі нам?!

— Мы—
сібірцы,
яны—
беларусы...
Нашы дзеци ад голаду мруць!
Мы зьнішчаем
кайданы прымусу,
а яны...
прадаюць Беларусы!

Вось,
прыслалі паўстанцаў на помач,
што і зброй ня ўмеюць трymаць...
Уцякуць яны з фронту,
вядома,
толькі пяты ўгары загрымяць.

Комісар наш
злыгаўся з палячкай,
а ці-ж з гэтага
будзе дабро?

Яна стане
ўсюды тут
шляцца
і разъведае тайны наскрозь.

Не пашэньціць тады нам
у бойцы,
павядуць нас
на верную съмерць.

Я ня супраць змаганьня,
хлопцы,
але гэтага—
нельга цярпець!

Ірвануліся гнеўныя словаы,
пераблыталіся
галасы:
— Расстраляць трэба
гэтую сволач?
— На асінах
павесіць усіх!

Нізкарослы,
з вяснушкамі кропель,
Хліпкім голасам
роспачна ныў:

— Ах,
таварышы!
што-ж яны робяць?!
Што-ж яны,
сукіны
— робяць—
сыны!

I прыбоем расло абурэнъне,
узынімалася,
падала ўніз,
і натоўп узрастай вокамгненна,
толькі Рацкі
даўно ўжо зьнік.

17

Няпрыкметна,
як чорная пошасьць,
захапіўши адзін эскадрон,
распаўзаўся варожы пошант
цераз шчыліны
сьцен і вакон.

Раніцой
на хлусьлівыя чуткі
яшчэ сыпаўся дружны протест,
грозным быў
зьніставанасцю гнуткі
цвёрдых рук
уставетраны гэст.

I калі

агітатар самотны
нішкам пробаваў
агітаваць,—
абрываля:
— Схавайся!
— Замоўкні!
— Без Гаўрылы
трашчыць галава!

Так было раніцою.

А посьле,
калі гора наверх успыло,
калі полудзень елі посны,
калі хлеба ізноў ня было—

Зашыпейшы
прытоена-строга,
зварухнуўся
прыдущаны зъвер,
пракаціўся
абураны рокат,
сталі роўныя сілы дэвве.

Так было апаўдні.

А пад вечар,
калі сыпаў
халодны дождж,
калі сэрца
наскроў праймаў вецер,
паласуючы цела ўздоўж—

Узрасълі
сілы тых,
што ня контат:
расхінуўши
сваё нутро,
рэволюцыю съціснула контра—
і застыла пад пальцамі кроў.

Непеладкі расълі вокамгненна
і трывога,
як хмара,
ішла—
эскадрон адказаўся
на зъмену
вартавых да тачанак паслаць.

18

Яшчэ раніцой палкавы комісар
заўважыў пагрозу трывогі,
у штаб данясеньне тады напісаў:
Ці нельга прыслаць дапамогі?!

Глухое зацішша—
адзнака навал—
затоены пошант
і спрэчкі...
На гэтым здагадку сваю заснаваў,
што бура імкне ўзгарэцца.

Я скутку ўпартага шукаў
і прывык:

„калі анядужае цела—
уліць трэба
съвежай,
здаровай крыві,
каб зынішчыць
заразы бацылу.

Яна не самохаць,
вядома,
паўзе,
а вораг наўмысьле разносіць,
яна пранікае зусім пакрысе,
малой,
але сталаю дозай.

Мы духам ня палі.
Ня буду ілгаць,
людзей ненадзейных—
ня многа,
а ўсё-ж,
калі толькі у вас там ільга,
прышлеце хутчэй дапамогу“.

„Падлюгі ня будзе—
заняты ўшчэнт.

Пад страхам суровае кары,
дзесятага

выйсьці павінен на Менск,
у тыл супарату ўдарыць.

Іначай—
рассыплеца пылам наш плян,
бо вораг праведаў сакрэты

і сілы грувасьціца

на правы наш флянг—
запомні і выканай гэта!"

Уважна загад прачытаў комісар,
сакрэтную склікаў нараду;
рашылі:

1) Праверыць усіх партызан
і скласьці чатыры атрады;

2) Разбройць уночы другі эс-
кадрон
і Рацкага разам з усімі—
ад іх за гарэўся паўстання
агонь,
дык нечага бавіцца з імі;

3) Політапарату належыць
хутчэй
узмоцніць работу вучаст-
каў,
каб зблізіць сапраўды ада-
ных людзей
у кожным разьдзеле і часьці.

Ня зъдзейсьніўся толькі
задуманы плян—
скацілася ветка адхонам:
— Ізноў адказаліся
варту паслаць
чатыры данскіх эскадроны.

Прыціхлі,
замоўклі...
І Розін маўчыць...
Рванулася кроў дынамітам.
— Нам нельга чакаць
 у трывозе начы,
спрабуем паклікаць
 на мітынг!

І вось,
калі сонца
 за горы пайшло,
Зайгралі сыгнална трывогу;
павольна зъбіраўся
 раскіданы полк,—
забыў
 дысцыпліну
 і строгасць.

19

Глуха варушыца ўзрушаны полк—
гэта благая адзнака.
Вочы сьвідруюць утоптаны дол—
чуюць памылку казакі.

Вечер галовы хістае,
 як сад.
Стынучь пагрозна віントоўкі.
Роўнай хадой падышоў комісар,
Моўчкі ўзлез на двуколку,

Глянуў навокала,
зъмяўшы натоўп
Зрокам халодным,
як вецер:
— Ціха,
таварышы!

Галасы:

— Хопіць!
— Далоў!..

— Хто там крычыць
на ўзвейвецер?!

Вочы зацепліі гнеўны пагляд,
крыкі згасаюць павольна.
Дыша натоўп,
і здаецца
— зямля
цяжка ўздыхае нявольнай.

Комісар:

— Сёння з брыгады прыслалі
загад
выйсьці дзесятага ў наступ.
З намі ідзе партызанскі атрад,
пэўны заняўшы вучастак.

Той,
хто варожасць зацепліць імкне—
творыць злачынную зраду...

Казак:

— Стой!
На хвілінку.
Паслухай мяне...
Хіба-ж мы супраць атраду?

Ты,
брат,
ня блытай,
таварыш-камрад,
добрых людзей
і шпіёнку...
Мы патрабуем—
яе
пакараць...
ジョンカ яна,
ци ня жонка!

Галасы:

— Правільна!
— Зрады ня можам цярпець!
— Зынішчыць згідную постась!

Комісар:

— Гэтага вырашыць нельга цяпер—
вы зразумееце посьле..

Гуртам мы справу разгледзім усю
І,
калі съцьвердзяцца слова,
гэтай рукой падпішу я прысуд
самы няшчадны й суровы.

Хто-ж паспрабуе цяпер бунтаваць
зараз на варту ня стане—
я загадаю вінтоўкі забраць
і надзяліць партызанаў.

Крыкі:

- Сьвісьні тры разы,
пакуль аддамо!
- Спрытна,
прайдоха,
падлазіць!

Галасы:

- Хлопцы,
стрымайцеся!

Крыкі:

- Холіць!
Далоў!
- Торкні тачанку,
хай злазіць!

Чырвонаармеец:

- Змоўкні!
Чаго там гвалтоўна налёг!
Бачыш,
які ён гарласты?!
- А паспрабуйце паслаць у налёт—
цягнецца,
як гумалястка.

Голас прарэзаў вячорную сінь
жорстка

і не-

спадзявана:

раз!—
абарваліся ўсе галасы,
съмех дакрануўся мэмбранны.

Розін адчуў перамогу нутром
і,
пераняўшы настроі,
кінуў:

— Таварышы!
мы разъбяром
справу пасъля,
перед строем.

Вырашым іншае—
рэчка і шлях
кінуты без абароны...
Зараз-жа трэба на варту паслаць
два баявых эскадроны.

Хто з вас ахвотнік—
наперад выходзь,
стройся па двух ля паркану.
Хто-ж не жадае ісьці самахоць,
хай пакідае змаганье.

Заварушыліся,
выгнуўся рад:
дваццаць...

сто шэсцьдзесят...
тыста...

Розін паклікаў:
— Таварыш камбат!
стань
і маланкаю выстрай!

Камбат:

— Ёсьцы!
(Да каманды):
— Раў-нуй-ся!
— Зва-жай!
— Стадзь па чатыры!
— Проста!
— Наперад!

Быццам дакор,
зазывінелі ў вушах
крокі рытмічным разъмерам.

Нізка ў натоўпе
(на самы аж дол)
цяжка схілі галовы,
быццам застылі ў задуме,
ніхто
не прарапаніў
ані слова.

Толькі пасыля
нізкарослы гакі
бегаў,
наставіўшы локці:

— Што-ж гэта вышла,
скажэце,
браткі?

Што-ж гэта робіцца,
хлопцы?!

20

Калі неба
узросьціць красу,
а зямля—
узгадуе расу,
расесьцілаецца белы
туман,
і шуміць гаварлівы
Дон.

Калі ж хмарамі
неба гудзе,
калі чорным
становіцца дзень—
хвалі грозна
ракочуць-шумяць,
размываюць
пясчанае дно.

Эх-х-х...
І прыгожая-ж
Дон-рака.
баламуціць яна
казака:

абвіае вянкамі
кroz
над ракою далёкай
ДОМ.

Але помніць Чубаты
наказ
ад рабоча-сялянскіх
мас:
бараніць рэволюцыю
скроль,
каб спакойна каціўся
Дон.

Яшчэ помніць Чубаты—
загад
прачытаў эскадрону
камбат:
вартаваць батарэйны
парк,
як сваё дарагое
дзіцё.

І ня змусьціць Чубатага
Дон,
не агорнє дакучлівы
сон,
бо вайна за саветы—
ня жарт,
а змаганьне на съмерць
і жыцьцё.

Адхінае Чубаты
 башлык,
да крыві напінае
 слых:
— „Недзе крокі,
 здаецца,
 растуць...
ці ня крадзеца толькі
 хто?“

Пахіснуўся наводдаль
 ценъ...
— „Мусіць варта на зъмену
 ідзє“. .

Па жалезу жалезам—
 стук.

Скаланулася сэрца...
— Стой!

Перарэзаў дарогу
 стрэл,
з каравульні бягучъ
 насустреч,
з Чубаты ня можа,
 аслаб,
але тужыцца бегчы
 шпарчэй.

I тады толькі
 съцішныў крок,

калі нашы чужых
(четырох)
павялі пад конвоем
у штаб.

21

Чорныя съены.
Чатыры вакны.
Стол.
Звахтаваная лампа.
Поўнач
і людзі—
сышліся яны
ціха,
ня бразнуўшы клямкай.

Што-ж іх злучыла такою парой?
Поўнач прышла на ўрачыстасць,
людзі,—
каб выкананаць цвёрды зарок
бальшавікоў-комуністаў.

Ім даручыла рэспубліка лёс
гэтай маленъкай нізіны,
Іхні
(у тыл супарату)
налёт
даць перамогу павінен.

Людзі за гэта адказнасць нясуць
перед рабочаю клясай,

— за прарывы—
паклічуць на суд
многамільённыя масы.

I,

занядбаўшы спакоем і сном,
перамагаючы змору,
думкі пытаюць упарта адно:
— Дзе-ж той злачынца?!
— Каторы?!

— Дзе-ж тое выйсьце
з варожых засад?
Будуць уважліва слухаць,
стань-жа
і пэўна скажы комісар,
каб разъляцелася скруха.

Вочы далытліва сочаць даўно—
суджана ім памыліцца:
Розін паведаміць можа адно:
— Кара́ ня знайдзе злачынцы.

Дадзены строгі загад—
затрымаць!
марныя толькі стараныні:
ён
(гэта Рацкі,
сумненія няма)
зьнік яшчэ з самага ранняня.

Прыдзецца іншага выйсьця шукаць,
новая заходы трэба...
Людзі змарыліся,
праўду сказаць,
без адпачынку,
бяз хлеба.

Нешта прыдумаць,
таварышы,
раніца родзіцца скора...
Першае слова
Арлянка бярэ,
строга гаворыць,
з дакорам:

— Вы абмінаеце ўсе
і знарок,
нездавальненъня прычыну...
Можа я верны быў
першы мой крок,
можа я верны ўчынак.

Некалі,
позна
цяпер разважаць,—
клічуць падзеі
да дзеі:
скручены вузел—
пара развязаць,
покуль я згасьлі надзеі.

Нездавальненьне,
пад ворагаў шэпт,
смуты шукала прычыну,
вораг
знаходзіў:
„Арлянка ілжэ,
продае вашу краіну!

Кіньце змагацца!
Вас клічуць дамоў
вашы галодныя дзецы".
Гэтыя слова—
ня ўпалі на дол,
іх не разьвеёў і вецер.

Ix—
падхапілі чужыя душой,
імі—
другіх атруцілі,
і
пакаціўся
агідны душок,
труячы новыя сілы.

Людзі паўсталі...
Ix строгі прысуд
— хай непраўдзівы,
ня верны—
цешиць,
што ворагу кару нясуць

за

шпіёнаж

і навернасьць.

І

непатрэбная гэтая съмерць
сіле паможа ўзыняцца,—
будзе лягчэй чалавеку цярпець...
Што-ж тут чакаць

і хістатацца!

Трэба для справы—
наш лёзунг такі—
думак няма пра ахвяры.
Ведаю,
страта,
як камень цяжкі,
ляжа на плечы цяжарам.

Плакаць ня час над уласным
жыцьцём,
над пачуцьцямі сваімі...
Знаеце добра,
што імя маё
стала пагардлівым імем.

Трэба мець мужнасьць ваяк
паглядзець
праўдзе ў адкрытыя вочы!
Я ня спужаюся,
съмела на съмерць
выйду за справу рабочых.

Словы праўдівасьцю згорблі
 ўсіх,

іх не разьбіць
 і ня сходаць.

Вось,

абмінаючы дзейчынія зірк,
кажа Азорыч да сходу:

— Правільна...

Верна...

Разъмяклі крыху.

Скруху

і жаласьць—
адкінем:

Гэтая якасьці
 не зъберагуць
долю савецкай краіны.

Трэба быць цвёрдым
 і выйсьця шукаць
не ў абыходлівых словах...
Масы ня кінуць на нас наракаць,
покуль прысуд іх супровы
дзеяй ня стане...

Няхай гэты суд
мо' непраўдівы, няверны—
Я прапаную...

Зацьвердзіць прысуд,
каб патушыць абурэнье.

Іншага выйсьця,
здаецца,
ніяма...
Ведаю,
цяжка,
балюча—
Кроўю прыходзіцца нам
падтрымаць
роўны ўздым рэволюцыі...

Розін:

— Досыць!
Хлусълівия пульсы крыві
вышвырні к чортавай мацеры.
Нудна.

Азорыч,
калі бальшавік
ные,
читаючы пацеры.

Ты прапануеш
зацьвердзіць прысуд,
каб супакоіць навалу,
ты не падумаў,
куды занясуть
гэтая чорныя хвалі.

Іншага выйсьця,
гаворыш,
ніяма?!

Словы няпраўдаю колюць:

ёсьць у нас выйсьце—
стыхію стрымаць
і пакараць нашай волі.

Мы—
комуністыя...
Усьлед за хвастом
нам ня прыстала цягнуцца—
партыя ставіла нас на пастох
як авангард рэволюцыі.

Значыць,
пакуль не зъляглі далавах,
мы—
стyrнавыя развою,
значыць,
падужаем сілу навал
і павядзем за сабою.

Вораг ня дарам
найлепшых людзей
выкрасыльць прагне з актыву,
каб авалодаць хадою падзей.
струшчыўши моц колектыву.

Марныя будуць
патугі яго—
нашая сіла
ня згасла:
працы сыны
і на тых берагох
чуюць праўдзівае гасла.

Бачылі-ж,
пэўна,
калі
адна часьць
стала пад съяг рэволюцыі—
сорам і боль
затаілі ў вачах,
Змушчаных ворагам,
людзі.

Значыць,
нялёгка армейцам было
кінуць сяброў і вінтоўку,
Значыць,
віны пачуцьцё
прыгняло,
кпіны
і жарты
замоўклі.

Думae
думу цяжкую
казак,
скруха турбуе сібірцаў.
Мы і павіны
цяпер паказаць
з кім
і за што
трэба біцца.

Справа пачата
Асобы разъдзел

выкрые Рацкага банду.
Ваша задача—
развою падзей
дапамагчы пропагандай.

Трэба ўдарна
на ногі падняць
сілы політапарату,
каб цераз ноч,
да чарговага дня,
з намі былі ўсе атрады!

Годзе,
Азорыч,
пра суд варажыць,
шпар на пярэмкі армейцам.
Людзі зблудзіліся,
дапамажкы
вынайсьці кожнаму месца.

Нам за хвастом
ня прыстала ісьці,—
весьці нам выпала масы.
Розін замоўк.
Съцепанулася ціш:
— Пойдзем,
ня трацячы часу.

І
калі вышлі
і гоман жывы

згас за гумном на папары—
бегма

да штабу
прыбег вартавы
і далажыў комісару:

— Я—
з батарэйнага...

Там—
неспакой:

Злоўлен дазор супарата.
Мусіць

— Напэўна-ж—
такою парой
лезълі пашкодзіць гарматы.

З іх,
як здаецца,
адзін у нас быў,
бачыў,
гадаецца,
дзесяці...

Што загадаеце з імі рабіць?
— Трэба сюды іх прывесці!

22

— Пакаціўся пагардлівы рокат...
— А ці съмех,
а ці скрып дзьвярэй?
Съцепанулася ціш ля пярогу:
гэта ворага—
вораг сустрэў.

У густыя цянёвыя столкі
ахінаў іх абліччи змрок,
ды няма яшчэ цемры волкай,
каб тушыла пажар
і кроў.

I датла спапялела змрочнасьць
пад шалённым агнём вачэй,
яны стрэліся,
— вочы ў вочы—
загарэліся зрэнкі ярчэй.

— Ці ня Рацкі?!

Зъявіўся?!

I грозна

пальцы съціснуліся
ў кулакі,
ірвануўся бяз памяці Розін,
але нехта спыніў:

— Пакіны!

Аслабелі,
абмяклі руکі.

— Сволач,
сволач!
Ізноўку ціш
нарадзілася ў страшных муках
і нядоляю стала ў жыцьці.

Зварухнуў яе словам Розін,
затаіўши нянатвісьць
і гнеў—

голос проста,
спакойна
і грозна
над злачынцам іэноў празвінеў:

— Раскажы,
грамадзянін Рацкі,
аб учынках
і дзеяx
сваіх...
Будзеш марна,
кажу,
старацца,
калі думаеш іх утаіць.

Рацкі:

— Я—
ня злодзей,
ня краў нічога,
каб тайца сваіх людзей.
У нас розныя,
праўда,
дарогі,
але кожны—
да мэты ідзе.

Я ня менш,
як вы,
хварэю
за краіну маю—
Беларусь.

I ўсё-ж такі
не
разумею:
ну навошта за нашу зару
прапліваць сваю кроў—
расійцам,
украінцам,
ці 'шчэ каму?..

Ня прышлі-ж яны самі прасіцца,
каб надзелі на шыю хамут!
Кожнай нацыі
дадзена воля,
значыць,
сам барані свой край,
калі хочаш каб вораг ня здолеў,

але іншых—
ня руш,
не чапай!..
Прызнаюся,
такія гаворкі
прашумелі нядаўна ў нас,
калі людзям жыцьцё агоркла...
Дык ці-ж гэта
мая віна?

Розін:

— А скажы,
калі ласка,
шчыра,

палажыўшы на сэрца руку,
у які вы зьбіраліся вырай?
Што за людзі з табой?

Адкуль?

I чаго-ж,
у такую часіну,
вы блудзілі ля нашых гармат?
Можа гэта таксама
ніявінны,
на людзкую пацеху,
жарт?!

Рацкі:

— Над палком навісала смута,
каб прычынным у гэтym ня быць—
ня было ў мяне іншага скутку,
як пакінуць агонь барацьбы.

Я ня клікаў з сабою нікога,
каб шукаць сваю долю дзе,
прысягну,

што зусім выпадкова
незнаёмых сустрэў людзей.

Ноч зманлівая

зьбіла з дарогі...

Мы спакойна блукалі-б да дня,
каб ня варта ўстрэсла трывогу.
Значыць,

зноў

не мая віна.

Розін:

— Ты пакінь прыкідацца нявінным,
апраўданьням сваім
ня вер,
праз каго,
адкажы,
жанчыну
ні за што асудзілі на съмерць?

— Пачакай!
Прыпыніла Касана:
— Допыт Рацкага
скончаны?
Так?

Хай дакажа цяпер
падпана́к,
як патрапіў да нас у стан!

Вы пазналі мяне,
паручнік?!

Гэта,
праўда,
было даўно,
напярэдадні братніх заручын
вы з Масквы прыяжджалі дамоў.

Можа помніце імя Арлянкі,
калі памяці вецер ня съцёр?

Я служыла тады...
гувэрнанткай,
мне здаецца,
у вашых сясьцёр.

А пасъля ўжо,
зусім нядаўна,
я пабачыла вас з-за крат:
вы гулялі ў маёнтку Слаўным,
дзе тады пражываваў,
ваш брат.

Адпраўлялі мяне...
у Ляды—
мы яшчэ напаткаліся рэз:
вы на ганку стаялі з братам
і конвою давалі наказ.

Я ня ведала,
пане Пагоцкі,
што вы Рацкага імя ўзялі,
я ня знала,
што вы ня ў госьці,
а шпіёном да брата прышлі.

І удзельнік крыавых падзеяў,
зрэнкі вышчырыўши на зару,
заяўляе,
што і ён хварэе
за краіну сваю—
Беларусь!

Гэта-ж самая брудная подласьць
'шчэ такое
і съвет ня знаў!
Абарваўся надломаны голас,
зазывінела струной цішыня.

I тады—

расчапліся вусны,
непрыемна кранулі слых,
як халодныя
сълізкія вусыні,
словы ціха
і мякка
паўзьлі.

Рацкі:

— Прызнаюся,
ня ўсё да драбніцы
рассказаў я нядайна вам,
але бачу,
што позна тайца
і учынкі
свае
хаваць.

Не памогуць
ні просьбы,
ні молды,
калі лёс асудзіў на жыць...
Вы мяне абазвалі подлым,
бо я шчыра ідэі служыў.

Абзываіце яшчэ ліхадзеем,
але я вам
ізноў гавару,
што я такжа,
як вы,
хварэю

за краіну маю—
Беларусь.

Гэта-ж тут
мая маці-радзіма,
ціхі дом
і шырокі луг...
Дык якое-ж,
скажэце,
дзіва,
што я моцна айчыну люблю?!

Толькі іншы ад вашага попыт
я на гэту краіну прынёс:
не кажу
пра культуру і побыт,
пра аднолькавы струджаны
лёс..

Нават поле,
балотныя плошчы,
нават лес
і лугі
і пяскі—
Беларусь далучаюць да Польшчы
засланіўшы шляхі да Масквы.

Розін:

— Што-ж ты брэшаш,
што сэрцам хварэеш
што гадуеш да краю любоў:

Ты·ж за ўласны маёntак млееш,
прапліваеш чужую кроў!

Не кранаюць цябе руіны
гэтых бедных хасін
і дамоў...

Ты імкнуўся
на шыю краіне
панскай Польшчы адзець ярмо.

Мы·ж паўсталі
з нізінаў сонных
не тваё бараніць дабро:
за жыцьцё Беларусі працоўнай
аддаем маладую кроў.

Кінь·жа пець
пра свае любошчы,
не кляніся,
а дай адказ,
чым памог
супаратніцы-Польшчы
у вялікім змаганьні кляс?

Рацкі:

— Не затоіш нянатіці ў жмені,
калі ў сэрцы яна гарыць.
Прызнаюся адкрыта—
сумленна
працаваў не на вашу карысьць.

Мне загад быў
ад контрвыведкі
у чырвоны прабрацца стан,
і прыносіць дакладныя весткі
і сакрэтныя пляны дастань.

Цераз брата ішлі наказы,
я выконваў старанна
І вось...
Гэта дзеўка
за трэцім разам
асачыла такі
мой лёс.

Яна стала на тэй дарозе,
дээ жывыя съяды на пяску;
нада мною павісла пагроза,
быццам цела чыё на суку.

Дзень трывожыў мяне наступны
(ён тады наставаў кагадзе)—
вобраз дзеўчыны злой
неадступна
не давай супакою нідзе.

І гадалася ноччу цёмнай
гэта імя
да белага дня,
І зусім нечакана
я ўспомніў,
што арлянкай завецца гульня.

Выйсьце знайдзеным стала нарэшце
і упартасьць мая узрасла:

— „Вы гуляеце,
здэцца,
на рэшку?

Я-ж пастаўлю ізноў на арла!“

Мне здавалася—
досыць прычыны,
каб узьняць нездаволенъне мас;
мне здавалася—
з гэтай дзяўчынай
вы апошні прайграеце раз.

Розін:

— Памыліўся,
— ха-ха!
дабрадзею:
не на рэшку ідзе гульня—
наша сіла
і наша надзея—
пяцікунтная зорка...
адна!

Вам ня ўдасца варожасьць
узьветрыць:
беларус,
украінец,
грузін—

у працоўных—
адзіная мэта,
у працоўных—
і шлях адзін!

Нас з маленства бяды гадавала;
хай мы босыя,
голыя,
Хай!

Ад разьюшанай панскай навалы
абаронім савецкі край!

Не сагном пад ярмо ваша
карак,
можа шмат каго
возьме съмерць,
толькі верым—
праўдзівая кара
анікога і вас ня міне.

За руінамі хат,
пры гасцінцы
Яна першага стрэне—
цябе!..

Адвядзеце туды злачынцаў,
няхай дол нарыхтуюць сабе.

23

Пакідалі маўкліва мітынг
непакорныя бацьку сыны,
і трывогі глухой
непазбытай
наплывалі цяжкія сны.

Людзі несьлі
свой чорны сорам
Цераз шлях
каля трох арабін,
і тады іх
дагнаў Азорыч,
і адразу маўклівасць разъбіў:

— Хлопцы,
хлопцы!..
Чаго натварылі?!

Нехта цяжка,

услых
уздыхнуў.

І туга разъняла свае крылы,
ахінула у смутак вясну.

Зашчымелі балюча сэрцы,
зубы съціснуўши,
тоячи боль,
выракалі чырвонаармейцы
свой суровы прысуд над сабой:

„Як мы съмелі
пакінуць змаганье
і чужою краіну назваць,
дэ мільёны
гáраць паўстаньнем,
Каб нядолю сваю зваяваць!“

Воддалі гутарыў з некім Азорыч:
— Ты ідзеш на спачын,
у цяпло,

а таварыш—
калеё ў дазоры
за краіну,
за гэта сяло...

Ты съмяяўся
і строіў жарты,
а чужынец разлад прынёс...
Як-та съмеў ты
пакінуць варту,
Занядбаўшы рэспублікі лёс?!

Гэта-ж самая подлая здрада,
калі вораг наточыць нажы—
пашчапаць на кавалкі атрады
і віントоўкі свае палажыць.

І ня выцерпей
гэтае грозьбы
пажылы
і высокі казак,
прыпыніўся
і ціхаю просьбай
на дакоры усе
адказаў:

— Не загоіць надлому скруха,
калі хлопцаў,
братоў
і сясьцёр

мы пакінулі ў час завірухі
вяяваць

за працоўных жыцьцё,

Не загладзіш віны
дакорам,
дык цярпліва,
Азорыч,
маўчи!

Нам нялёгка,
пакутлівы сорам
і няўцішаны боль нясучы.

Ночь ішла
цераз лес
і нівы,
вартавала санлівасць хат
і зынябытыя людзі
маўкліва
абміналі шарэнгі прысад.

Хаты стрэлі пагардліва такжа—
не знайсьці супакою нідзе!
Прыгняла нявымоўная цяжкасць
яшчэ ніжай маўклівых людзей.

Гэтак цяжка—
бывае аднойчы:
калі ўсе адракуцца цябе
і глухія,
бяссонныя ночы

трэба зносіць,
маўчашь
і цярпець.

Узънімаўся холодны вятрыска,
але цёпла было ля хат
і да ранку сядзелі на прызбах
таварыскія групы салдат.

Каб забыцца па тую рознасьць,
што была як прычына смут—
і ласкова,
і асьцярожна
дагаджалі адзін аднаму:

— Хэ,
дармо,
што Сібір гадавала,
Украіна твая,
ці Каўказ—
доля роўная нас страчалі
і аднолькава песьціла нас.

А было вось...
такое здарэнье,
у нямецкую,
значыць,
вайну,
Адступалі,
кальнула ў калена
і—
нагой не магу зварухнүць.

„Браце,—
клічу,—
на дальняй чужыне
ня кідай аднаго мяне!“...
Хоць-бы вокам здалёку акінуў,
Хоць-бы крок на хвіліну зъямеў.

„Сукін сын ты!

А я-ж табе праўдай
колькі год батраком служыў,
ты-ж мой хлеб запрацованы
краў быў,

ты-ж смактаў мае сілы з жыл!“
Захлынулася жалем сэрца:

„Мая доля—

мяне ня міне:
мусіць суджана мне
памерці
на далёкай,
чужой
старане“.

Можа й згінуў-бы,
можа лепей
жыў-бы з песьняю,
не смуткаваў,
але шэнъціла—
выручыў Лейба—
мой вясковы сусед—
каваль...

Ох і сіла-ж была!

Навокал

пра яго разышоўся слых.

Нёс тады ён мяне далёка,

покуль вынес зусім да сваіх.

От якія бываюць здарэньні!

Зноўку слова Азорыч узъняў:

— І выпадкаў такіх—

ня меней,

як сто тысяч,

бывае штодня.

Але нейк

забываюца людзі...

Вось і мы—

узънялі гэты рух:

„За чужыну эмагаца

ня будзем!“

Ці-ж чужына для нас Беларусь?

Яна такжа працоўных краіна,

а ці-ж мэта у нас

не адна?!

Можа,

нават,

і тая жанчына

вінавата ня болей за нас.

Забарабаніла

крыльлямі скруха

і сумленьне угрызлася зноў.

— Лепш адсеч было

гэтыя руки,
спаляліць непакорную кроў.

Лепш сагнаць было

скуро у столкі
рамянём

на сваіх плячах—
як пакінуць-злажыць вінтоўкі
у такі неспакойны час.

Разрывала сумленьне сэрцы,
зубы съціснуўши,
тоячы боль,
выракалі чырвонаармейцы
свой суровы прысуд над сабой.

Ноч ішла,

ня прыносячи скутку,
высьцілаўся бялёвы туман.

Можа з ім

прыкацліся чуткі?
Можа ён нас

уводзіць у зман?

Але-ж нехта жывы,

нізкарослы,
разышоўся на ўсе галасы:

— Я-ж казаў вам,
салдаты й матросы,

Што ваш Рацкі—
сабачы сын.

От злавілі-ж падлюгу на здрадзе:
Падыходзім мы гэта,
глядзім,
ажно ён
батарэі крадзе...
Я за шкірку,
і хлопцам:

— „Вядзі!“

І героем хадзіў нізкарослы,
а ніхто ня спыніў:
„Ілжэш!“

Бо з маной гэтай слоўнай бросяні
дакранулася прауда вушэй.

З лушпавінъня легенд несапраўдных
адлучылася восем слоў:
— „Рацкі—
злоўлены!
Рацкі—
здраднік!
На пагібелъ рэспубліку вёў“.

Накацілася чорная хмара,
пацямнела
і даль,
і нач..
І Азорыча слова
пажарам

ахапілі маўклівасьць
*ізноў:

— Калі людзі
памылак
і здрады
не паправяць адданасцю дзей,
дык ніколі ня будзе радасьць
гасціцца ваць у такіх людзей.

Напяліся да болю нэрвы
і жахнуўся над вуліцай крык:
— Дык калі-ж нас адправяць
з рэзэрваў
у вагоны,
у магілу
пад крыж!

Хоць куды!..
Абы змыць гэты сорам,
Ці загінуць у бойцы ня ў час,
Каб ні людзі,
ні дзень,
ні зоры
не глядзелі з дакорам на нас.

І Азорыч адзіным жаданьнем
Зноў зацепліў
пачуцьці ваяк:
віхрам рынуцца заўтра ў змаганьне,
каб і скруху,
і сум
пахаваць,

каб крыёю
ганебную пляму
змыць у слайных,
адважных
баёх...

Ноч праходзіла,
гасячы лямант,
рассыпаючи зоры ў палёх.

24

Ліпень.

Пагожы,
як радасьць,
дзень,
сонца кушае
купавы;
лес на пагурках
памаладзеў,
п'яна запахлі травы.

Нават руіны папаленых хат,
тоячы боль
і раны,
Гольлем зялёных
кляновых шат,
як на ўрачыстасьць,
убраны.

Пераклікаюца скр诏 галасы—
словам гамонкі,
акордамі песні;

Звонка шасьцяць,
шалясьцяць каласы,
туліцца радасьць да весьніц.

— Добра такою часінай
ісьці
поруч,
у ног з сябрамі.
Пляц учараашніх гамонак—
прыціх,
змоўк,
утаптаны нагамі.

Спрытна ў шарэнгі пастроіўся полк,
зъліты адзіным настроем...
Зірк страпянуўся—
і вочы—
у дол—
стаў комісар перад строем:

— Добрае раніцы!
(Так маладзёж
Часта вітае маленства).
Доўга
і моўчкі
ён тупаў
уздоўж
роўных,
як струны,
шарэнгаў.

Бліснулі іскры ў ягоных вачах,
сэрцы зацепліўши
скрухаю новай,
ён прыпыніўся,
і вось ён
пачаў
словам ласкавым
прамову:

— Што-ж вы,
таварышы,
хмуря ўсе?
Досыць журыца!
Сушэце набоі!
Хто нам палёгку,
адкуль прынясе?
Трэба здабыць яе...
сілаю!
з бою!

Гляньце навокала,
колькі тугі,
Сълёз неадплачаных—
цэлае мора.
Нашы хаты,
палеткі,
лугі
нішчыць пажарамі вораг.

Што-ж мы зрабілі,
каб скінуць ярмо?

Съмерць
прысудзілі жанчыне?
Гэта заслона
з няявінным кляймом
крыла варожасьць учынкаў.

I,
калі брудную шырму падняць—
выступіць Рацкі героем...
Што яму трэба?
Адно!—
раз'яднаць,
дужасьць на часткі пакроіць.

Ён не для жартай
Хацеў распаліць
нацыянальныя спрэчкі.
Хтосьці на гэту прынаду прыліп,
варту пакінуў ля рэчкі;

хтосьці паверыў,
віントоўку аддаў,
слова зламаў сваё нехта,
і чужаніцай далёкай назваў
ён
Беларусь саветаў.

Мы—
гэта працы сусъветнай сыны,
наша краіна—
усюды

там,
дзе гараша рэволюцый агні,
там,
дзе працоўныя людзі.

Сёньня мы кінем змагацца,
дамоў
пойдзем да мамы,
да таты,
заўтра паганая банды паноў
выгане з роднае хаты.

Хутка ільга заваёвы аддаць,
толькі ўжо вораг—
ня верне!

Кроўю рабочых,
сялян
і салдат
бралі іх...

Галасы:

— Правільна!
— Верна!

Комісар:

— Хто не жадае ісьці самахоць,
хай пакідае змаганье,
Хто бунтаваўся—
наперад выходзь!

— Хто бунтаваўся?—
лытаньне.

З вуснаў
у вусны
яно паплыло,
толькі ня стрэла адказу,
быццам нічога зусім ня было,
проста:—
— „Жадаюць абраціць“.

Комісар:

— Зноў гавору вам,
хай зброю аддасць
той,
хто змагацца ня хоча,
той,
хто за цёплы закутак
прадасць
справу і долю рабочых.

Гул скалыхнуў амярцьвелую ціш:
— Зброі ніколі ня кінем!..
— Будзем рэспубліку
үсе бараніць,
нашу,
працоўных,
краіну!

— Пойдзем адважна у бой,
як адзін,
мы ня спужаемся съмерці!

Таварыш начальнік,
бяры
і вядзі,
не дакарай нашы сэрцы!

Комісар:

— Хлопцы,
рэспубліка будзе вітаць
шчырую вашу адданасць.
Помніце,
сёньня ўнаучы наступаць,
треба нам быць зрыхтаваным.

Галасы:

— Будзем,
таварыш!
— Даёш,
комісар!

І на спатканьне й на ростань
хопіць на панская плечы пісаг—
шаблі навостраны востра.

Комісар:

— Веру,
что моцна віントоўкі свае
будзем тримаць у змаганьні.
Хай рэволюцыя
скрэзъ жыве!
Панскае прэч панаваньне!

Галасы:

— Зьнішчым нядолі адвечны уціск,
волю ў змаганьні здабудзем!

Комісар:

— Дзякую,
хлопцы,
за дружнасьць усіх!

Полк:

— Служым!
— Працоўнаму!
— Люду!

Э П І Л Ё Г

На дарогах,
разъбитых ушчэнт,
на руінах брукованих вуліц
увайшлі

у савецкі Менск
калмыкі
і кітайскія кулі.

І лезіны з Каўказскай іары,
украінцы,

татары,
туніусы—

Гэта ўсё—
за жыцьцё змаіары
і за волю маёй Беларусі.

Ночы,
зілад
і холад тайі,
балаты,
і лясы,
і пустыні,

неадступнай змора түї—
перед імі усё адступіла.

Бо вала іх упартасьць адна,
скасаваўши іраніцы ўсіх нацый—
Рэволюцыі съцягі узъняць,
каб ня ведаць прылону у працы.

Перайшлі яны тысячы вёрст
без абутку,
адзењыя
і зброі,
але кожны у сэрцы данёс
маладоіа змаганыя настроі.

Ад сібірскіх лясоў
ды балот
і вижар непраходных
Палесъся
правялі яны слаўны паход
з баявою вясёлаю песньяй.

Не за славу крывіцкіх славян,
не за ўласную долю
і лёс свой,
а за волю рабочых,
сялян
тарадоў занядбаных
і вёсак.


З найдалейшых
і блізкіх краёў,
ад канца
да пачатку
съвету
празвалі працоўныя кроў,
каб жыла
БЕЛАРУСЬ
САВЕТАЎ.


1930-1931 г.г.



Бел. адресай
1994 г. 11







7

а

ЦАНА 2 р. 20 к.

Переплёт 30 к.

Биб.

80000003663850

